

Redewendungen auf Weißrussisch für den Alltag

20 einfache Weißrussische Phrasen

bitte	калі ласка (калі ласка - kalí láska)
danke	дзякуй (дзякуй - dziákuj)
Entschuldigung	выбачай (выбачай - vubačáj)
Ich möchte das	Я хачу гэта (Я хачу гэта - Ja chačú hэта)
Ich möchte mehr	Я хачу больш (Я хачу больш - Ja chačú boľš)
Ich weiß	Я ведаю (Я ведаю - Ja viédaju)
Ich weiß nicht	Я не ведаю (Я не ведаю - Ja nie viédaju)
Können Sie mir helfen?	Ці можаце Вы мне дапамагчы? (Ці можаце Вы мне дапамагчы? - Ci móžacie Vy mnie dapamahčý?)
Ich mag das nicht	Мне гэта не падабаецца (Мне гэта не падабаецца - Mnie hэта nie padabájecca)
Ich mag dich	Ты мне падабаешся (Ты мне падабаешся - Ты mnie padabáješsia)
Ich liebe dich	Я цябе кахаю (Я цябе кахаю - Ja ciabié kacháju)
Ich vermisse dich	Я сумую па табе (Я сумую па табе - Ja sumúju pa tabié)
Bis später	убачымся (убачымся - ubáčymsia)
Komm mit	Хадзем са мной (Хадзём са мной - CHadziém sa mnoj)
Biege rechts ab	павярні направа (павярні направа - raviarní napráva)
Biege links ab	павярні налева (павярні налева - raviarní naliéva)
Geh geradeaus	ідзі прама (ідзі прама - idzí práma)
Wie heißt du?	Як цябе завуць? (Як цябе завуць? - Jak ciabié zavúć?)
Ich heiße David	Мяне завуць Дэвід (Мяне завуць Дэвід - Mianié zavúć Dévid)
Ich bin 22 Jahre alt	Мне дваццаць два гады (Мне дваццаць два гады - Mnie dváccać dva hadý)



www.flashcardo.com/de/weissrussisch-lernkarten/

Weitere nützliche Redewendungen auf Weißrussisch

Hallo (Servus)	вітаю (вітаію - vitáju)
Hallo (neutrale Begrüßung)	прывітанне (прывітанне - pryvitánnie)
Tschüss	пакуль (пакўль - rakúí)
ok	добра (добра - dóbra)
Prost	ваша здароўе (ваша здароўе - váša zdaróuje)
Willkommen	вітаем (вітаем - vitájem)
Ich stimme zu	я згодзен (я згóдзен - ja zhódzien)
Wo ist das WC?	Дзе туалет? (Дзе туалéт? - DZie tualiét?)
Wie geht es dir?	Як маешся? (Як маéшся? - Jak máješsia?)
Ich habe einen Hund	У мяне ёсць сабака (У мянэ ёсць сабака - U mianié josć sabáka)
Ich möchte ins Kino gehen	Я хачу пайсці ў кіно (Я хачу пайсці ў кінó - Ja chaću pajscí ў kinó)
Du musst unbedingt kommen	Ты абавязкова павінен прыйсці (Ты абавязкова павінен прыйсці - Ты abaviazkóva pavínien pryjscí)
Das ist ganz schön teuer	Гэта даволі дорага (Гэта даволі дóрага - Héta davóli dóraha)
Das ist meine Freundin Anna	Гэта мая дзяўчына Ганна (Гэта мая дзяўчына Гáнна - Héta majá dziaŭčyna Hánna)
Gehen wir nach Hause	Пойдзем дадому (Пóйдзем дабóму - Pójdziem dadómu)
Silber ist billiger als Gold	Срэбра таннейшае за золата (Срэбра таннэйшае за зóлата - Srébra tanniejšaje za zólata)
Gold ist teurer als Silber	Золата даражэйшае за срэбра (Зóлата даражэйшае за срэбра - Zólata daražejšaje za srébra)